

Модусы духоўнай арыентацыі герояў у драматургіі Уладзіміра Караткевіча

Н.У. Белавушка, магістрант
Навуковы кіраунік – І.М. Гоўзіч, канд. філал. навук, дацэнт

Творчасць Уладзіміра Караткевіча шматаспектна даследавана А. Мальдзі-
сам, А. Вераб'ём, У. Калеснікам, А. Русецкім і іншымі літаратуразнаўцамі і
крытыкамі. Аднак з мэтай больш грунтоўнай харкторыстыкі герояў драматургіі
«модус духоўнай арыентацыі герояў», якое дапаможа размежаваць персанажаў
па групах паводле іх маральна-этычных арыенціраў.

Паняцце «модус» у замежным літаратуразнаўстве выкарыстоўваецца без
размежавання агульнаэстэтычных тыпаў мастацкасці і літаратурных жанраў. У
айчынным жа навуковым ужытку акрэслены тэрмін пры даследаванні мастацкіх
твораў быў выкарыстаны толькі ў канцы XX ст. (А. Васілевіч, Л. Ляўшун,
І. Шаладонаў і інш.). Так, Л. Ляўшун разглядае модус як «способ адлюстравання
рэчаінасці – адасоблены ад канкрэтнага творцы, прыняты і замацаваны
культурай літаратурны канон, жанр, стыль эпохі» [1, с. 35]. І. Шаладонаў пры
даследаванні модусаў духоўнай арыентацыі герояў сучаснай прозы абапіраецца
на тэорыю І. Канта, згодна з якой чалавек (літаратурны герой, персанаж) павінен
прытрымлівацца «імператыву ці модусу, што азначае правіла ці способ, які
чалавечая воля можа сама сабе навязаць» [2, с. 327].

На наш погляд, тэрмін «модус» мэтазгодна разглядаецца не толькі зыходзячы
з яго перакладу з лацінскай мовы – «способ», але і як разнавіднасць (від/тып) у
адпаведнасці з сучаснай семантыкай дадзенага паняцця. Такім чынам, пад
«модусам духоўнасці» мы маєм на ўзaze прыналежнасць вобраза-персанажа да
пэўнага віду/тыпу маральна-этычнай арыентацыі.

Пры вылучэнні модусаў духоўнай арыентацыі герояў трэба зазначыць, што
мы класіфікуем па групах не абстрактныя паняцці, а вобразы-персанажы, якія
дагэтуль захоўваюцца ў гістарычнай свядомасці беларускага народа. Прататыпы
падобных герояў мелі ўласную духоўную арыенціры (або не мелі іх увогуле) і,
кіруючыся імі, сцвердзілі сэнс свайго існавання (або яго бессэнсоўнасць).

Даследаванне драматургічнай спадчыны У. Караткевіча (у прыватнасці
жанру гістарычнай драмы) дазваляе зрабіць наступны падзел герояў на тыпы
(або модусы) духоўнай арыентацыі:

1. Героі-праўдашукальнікі (Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі, Сцяпан
Пасіёра, Агна Вецер).
2. Героі-злодзеі (Іасафат Кунцэвіч, граф Мураўёў, Геранім Радзівіл, граф
Адлерберг).
3. Героі-творцы (Янка Купала, Антоні-Лар Вольха, Васіль Вецер).
4. Героі-маргіналы (Поп з Бесавічай, Вітаут Парафіяновіч, Марыя
Грэгатовіч, Віктар Сміхальскі).

Героі-праўдашукальнікі – вядучы тып героя ў драматургіі У. Караткевіча.
Гэта персанажы герайчнага складу харктору і трагічнага лёсу, народныя заступ-
нікі, абаронцы, якія не ведаюць хістанняў і не шукаюць кампрамісаў у барацьбе

са злом, не шкадуюць нават асабістага жыця дзеля народнага шчасця. Яны з большым, чым іншыя людзі, разуменнем сутнасці гісторыі дэманструюць веданне народных інтарэсаў, задум і памкненняў. Жыццё ў імя свабоды – вось лозунг і сэнс іх учынкаў і дзеянняў. Падобныя персанажы ў творах У. Караткевіча набліжаюцца да вобразаў-ідэалаў ці часам ідэалізаваных вобразаў. Караткевічайскія праўдашукальнікі свядома выбіраюць шлях актыўнага змагання, свядома ідуць на смерць за лепшае жыццё простых людзей. Падобныя экзістэнцыяльныя выбар можна расцаніць як духоўны подзвіг.

Героі-злодзеі з'яўляюцца антыподамі праўдашукальнікаў. Іх імкненні націраваны на тое, каб знішчыць маральныя асновы (і духоўныя, і матэрыяльныя), што садзейнічаюць еднасці і сведцац пра наяўнасць нацыянальнай годнасці народа. Падобныя тыпы не проста адмоўныя персанажы, створаныя аўтарскай фантазіяй, а і вобразы рэальных гістарычных асоб, надзеленых выключнай жорсткасцю, што свядома сталі на шлях знішчэння непакорных і няскораных беларусаў.

Маральна-этычная арыентацыя герояў-творцаў некалікі адрозніваеца ад канцептуальных асаблівасцей вобразаў праўдашукальнікаў: яны таксама змагаюцца, але з дапамогай іншых сродкаў (найперш, слова), кіруюцца іншымі прынцыпамі ў жыцці («прыгажосць выратуе свет»). Яны не проста дэмургі прыгажосці ў чыстым выглядзе, а і стваральнікі душэўнай гармоніі і ўнутранага хараства людзей. Персанажы-творцы жыгучы у чистых светлых мірах аб лепшым згодна з катэгорыямі прыгожага, аднак пад уплывам праўдашукальнікаў яны праходзяць шлях да змагання, бо че могуць заставацца толькі назіральнікамі.

Асобную групу герояў у драматургіі У. Караткевіча складаюць духоўныя маргіналы і прыстасаванцы. Галерэю падобных тыпаў, для якіх галоўным, вызначальным пачаткам жыцці выступаюць асабістыя памкненні, ствараюць Поп з Бесавічаў («Маці ўрагану»), Марыя Грэгатовіч («Кастусь Каліноўскі»), Віктар Сміхальскі («Млын на Сініх Вірах»). Асноўнымі рысамі іх характару з'яўляюцца эгаізм, духоўная абмежаванасць і спустошанасць, няздольнасць на подзвіг, у тым ліку і маральны. У. Караткевіч з дапамогай падобных вобразаў працягвае закладзеную ў пачатку XX ст. тэму духоўнай энтралі чалавека, што адкроўся ад «роднага карэння».

Літаратура

1. Левшун, Л.В. Очерки истории средневековой восточнославянской книжности: эволюция творческих методов / Л.В. Левшун. – Минск : Экономпресс, 2001. – 352 с.
2. Шаладонаў, І.М. Модусы духоўнай арыентацыі герояў сучаснай беларускай «малой прозы» // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: матэрыялы Рэсп. наук. канф. (11 мая 2006 г.) / рэдкал.: І.Г. Баўтрапль і інш. – Мінск : Беларус. навука, 2006. – С. 325–331.